

запісы

Вінцэсь Ліпскі Назіранні за назіральнікамі

Івонка Сурвілла ў інтэрвю «Нашай Ніве» прапанавала кожнаму беларусу схадзіць да суседской бабулькі і дапамагчы ёй жыць — бо яна беларуска. Добра, што хоць можа да Канады не дакацілася савецкае дысідэнцтва. А вось чую па радыё: адзін райкам БПСМ арганізаваў атрад валанцёраў, якія задарма памагаюць старым людзям, Гэта ўсё ж бліжэй да прапановы старшыні Рады БНР, чым нашаніўская «свечачкі ў вокнах запаліць...» ці маладафрontaўскія акцыі па спісванні сцен.

Пасля падпісання нейкага чарговага дагавору аб інтэграцыі з Расеяй Таварыства Беларускай Мовы выступіла з пратэстам, што дагавор складзены толькі на расейскай мове. Калі ТБМ так хвалюеца за правільны ход інтэграцыі, то магло б прапанаваць свае паслугі ў перакладзе на беларускую.

Раман Ул.Сакалова «Заўсёды светла ля турэмных муроў» у расейскім варыянце большы па аб'ёме і лепш «расписаны», чым беларускі, які нагадвае нейкі кінасцэнтар. Але малаверагодна, што яго магла б заўважыць расейская літаратурная крытыка, бо кніжак у Расеі навалам, і Сакаловых у адной Маскве — колькі хочаш. А вось Ліда Куратава ў «Нашай Ніве» піша — пра беларускі варыянт, — што гэта сапраўдны шэдэўр беларускай літаратуры. Бедная Л.

Аб'ява ў вестыбюлі інстытута культуры: «Запрашаюцца дзяўчатаў ў балетную трупу для працы за мяжой. Уменне танцаваць неабязыковае». Для гэткіх жа танцаў вярбуюць дзяўчата два італьянцы амаль штодня ў цэнтры Менску, не хаваючыся, на адным і tym жа месцы . Трэба сказаць, што густы ў іх куды лепшыя, чым у журы конкурсу «Mіс Малады Фронт».

Славамір Адамовіч апісвае, як ён на вуліцы пазнаёміўся з маладой цыганкай. Тая выпаліла дзве цыгарэты, яны два разы пацалаваліся, і яна добра пахла. Як па-моіму, дык цыганка, што выпаліла запар дзве цыгарэты, магла б пахнуць хіба якім цыганскім чортам. (Бо я сам не палю — як і Славамір.) Але пакінем тых віртуальных цыганак і арганістак паэтам. Я вось заўважыў, што

сам стаў прыглядацца дзяўчат з валасамі рыжага адцення, ды не да фарбаваных, а да сапраўдных, што часам любяць схавацца ад бязлітасных сонечных прамянёў у прахалодзе метро. А не скажу, каб раней мне надта ўплываў колер валасоў.

Не ўдалося мне высветліць, як уяўляе сябе сама дзяўчына, калі паліць. Лепей і не пытацца. Сярод мужчын звычайная рэч — размовы аб тым, што добра было б кінуць паліць, а для жанчын такія размовы, мякка кажучы, нехарактэрныя. Бо каб гаварыць аб гэтым, трэба прызнаць, што нешта будзе не так, а значыць — уявиць сабе ранішні кашаль, мяшкі пад вачмі, якія ўжо не праходзяць, бесталковых мужоў, аборты, разводы... Мне таксама шкада гэта сабе ўяўляць, але заўсёды хочацца натаўчы галаву тым асобінам мужчынскага полу, якія паляюць разам з дзеўкамі. Таталітарная лічнасць, кажуць.